

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

ПРАЦОЎНЫЯ ГОМЕЛЯ І ВІЦЕБСКА ВЫЛУЧЫЛІ КАНДЫДАТАМІ Ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ТТ. І. В. СТАЛІНА, Л. М. КАГАНОВІЧА, Н. І. ЕЖОВА, А. А. ВОЛКАВА І О. Е. БАГАЧОВА

— 24 кастрычніка на буйнейшых заводах і фабрыках Гомеля і Віцебска адбыліся перадвыбарчыя агулныя сходы рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў. — Сходы вылілі ў грандыёзную дэманстрацыю любові і адданасці партыі Леніна—Сталіна, вялікаму правяду таварышу Сталіну. — Кандыдатамі ў дэпутаты Совета Союза па Гомельскай і Віцебскай выбарчых акругах працоўныя вылучылі Вялікага Сталіна і таварышу Лазара Майсеевіча Кагановіча, Нікалая Іванавіча Ежова, Аляксея Аляксеевіча Волкава і стыхануўку—брыгадзіра ільняпрадзільнай фабрыкі імя Кагановіча Ольгу Ефімаўну Багачову.

ЗНАМЯНАЛЬНЫ ДЗЕНЬ

ЗАВОД ГОМСЕЛЬМАШ ІМЯ Л. М. КАГАНОВІЧА

У пахах з равіння, як і заўсёды, кіпеца творчых працаў. З канвера завода зыходзіла чарговая партыя новых, бліскуча аддзеланых сельскагаспадарчых машын.

Дзе вось усе спіхае. Адрываецца сдох, выбіраецца прэзідыум. Павестка дзя: Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Совета Союза Вярхоўнага Совета СССР. Члены прэзідыума падмаюцца на імпрызаваную трыбуну 2.000 чалавек уважліва слухаюць даклад сакратара ГС КП(б)Б т. Караневіча аб надыходзячых выбарах у Вярхоўны Совет СССР.

Першым на трыбуну палымецца высокі, здаровы і плячаты малады майстар механічнага цэха Курака Іван Іванавіч. Ён гаворыць гучна, выразна і дэславіта, ён уважліва кожнае слова. Яго слухаюць таварышы на заводзе, і ён хоць і імі проста, па-таварыску, пацяляцца ўсім тым, што хвалюе яго ў гэту мінутку.

НАШЫ КАНДЫДАТЫ

НА СТАНІАБУДАЎНЫМ ЗАВОДЭ ІМЯ КІРАВА

Слены сталовай станкабудуўнага завода імя Кірова ўпрыгожаны перадвыбарчымі лозунгамі і плакатамі. Сюды з усіх пахаў і ўчасткаў завода ідуць рабочыя, інжынеры і служачыя, каб вылучыць кандыдатаў на выбарах дэпутатаў у Совет Союза.

Сходы зварнуўся за таварышу Сталіну і Ежова з просьбай даць сваю згоду балатывацца па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе. З такой жа просьбай зварнуўся сходы і за Ольгу Ефімаўну Багачову.

жыццё, поўнае радасці і шчасця, вялікаму Сталіну. Са свайго боку, таварыш тав. Азёраў, — я вылучаю кандыдатам у дэпутаты Совета Союза тав. Багачову Ольгу Ефімаўну. Тав. Азёраў падрабязна расказаў гэтай знятай стыхануўцы ільняпрадзільнай фабрыкі імя Кагановіча. Выдатная стыхануўца і грамадскі работнік Ольга Ефімаўна з'яўляецца аднай дачкой нашай сацыялістычнай радзімы.

У прасторных паках заводскай сталовай сабраліся рабочыя рэвалюцыйнага сходу прамы 900 чалавек.

Гарачымі, дружнымі апладзісентамі адказваюць кіраўнікі на вылучэнне кандыдатаў знятай стыхануўцы Віцебскага кандыдатам у дэпутаты Совета Союза.

Першым выступіла кантрыльёр майстар тав. Рачынскі — стары кадрвік завода, актыўны грамадскі работнік, які карыстаецца срод рабочых завода вялікім аўтарытэтам.

Выступіла тав. Горскі — начальнік лічбнага цэха. Ён усьмяінае сваю катарэную работу ў заводчыка Грынберга — за 30—40 кап. у дзень.

На заводзе імя Кірова, гаворыць ён, — я працую 19 год. Ад радавога рабочага па начальніку буйнага цэха — такі мой шлях.

Металісты, як азін чалавек, падзялілі свае рукі за вылучэнне кандыдатаў тав. Н. І. Ежова ў дэпутаты Совета Союза ад Віцебскай выбарчай акругі. Таксама сходы аднагалосна рашылі вылучыць кандыдатам у дэпутаты тав. О. Е. Багачову.

І першы свой голас я аддам за намагаюцца любімага правяду таварыша Сталіна.

У аднадушна прынятай рэзалюцыі рабочыя калектыву завода імя Кірова зварнуўся за таварышу Сталіна, Ежова і Багачову з просьбай даць сваю згоду балатывацца ў Совет Союза па Віцебскай выбарчай акрузе.

За зале раздзена гром апладзісентаў, вольчы: «Ура таварышу Сталіну!», «Нахай жыве верны вартвы рэвалюцыі — КПВД і яго кіраўнік таварыш Ежоў!».

Сходы выбраў піль свайх прадстаўнікоў на аргуювую перадвыбарчую нараду.

Выступіла малады комсомалец, тэхнік завода тав. Азёраў. Першае сваё слова ён прысьвячае таму, хто шырока адкрыў сваім кандыдатамі ў дэпутаты Совета

Арг. ЗАРУБЕЖНЫ. Е. ДАРОЖНЫ.

ПРАМОВА тав. КУРАКА І. І. (МАЙСТАР МЕХАНІЧНАГА ЦЭХА)

— Мы сёння сабраліся на гэты сходы каб вылучыць кандыдатаў у дэпутаты Совета Союза. Гэты дзень стане знамянальным для кожнага рабочага, служачага, інжынерна-тэхнічнага работніка Гомсельмаша.

Сеевіч даць сваю згоду балатывацца па нашай Гомельскай выбарчай акрузе. Мы, гомельчане, ганарымся сваім выдатным земляком Лазарам Майсеевічам Кагановічам. У самыя цяжкія гоы падрыхтоўкі Кастрычніцкай рэвалюцыі тав. Кагановіч жаў і працаваў у Гомелі. Ён тут арганізавуў працоўных, мапаваў партыю большавікоў, узнімаў у кожным веру ў перамогу. Працоўныя Гомеля сьвята захаваюць памяць аб гэтых дзнях.

ПРАМОВА тав. ЛІЎШЫЦ Г. С. (ІНЖЫНЕР-МЕХАНІК)

Я гарача падтрымліваю пранаву тав. Курака Івана Іванавіча аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Совета Союза Вярхоўнага Совета СССР тав. Лазара Майсеевіча Кагановіча, мы ўсе яго будзем прасіць даць сваю згоду балатывацца па нашай Гомельскай выбарчай акрузе. (Бурныя апладзісенты).

У гэтыя мінуты, таварышы, мне хочацца ад імя вас усіх заякваць нашага роднага правяду, вялікага Сталіна, даўшага нам гэты дзень. Я хачу таксама заякваць яго верных саратнік таварышу Малава, Кагановіча, Варашылава, Калініна, якія рука аб руку з нашымі дзіымі правядурам дзель і нощ працуюць на шчасце і карысьць народа.

Ва ўсе гэтыя гоы Лазар Майсеевіч ішоў разам з таварышом Сталіным, ніколі не зварачваючы з большавіцкага шляху. На яго-б пасяду партыя ні паставіла тав. Л. М. Кагановіча, ён заўсёды паказваў узор работы і нахай масы на новую перамогу. Зусім надына мы чыталі аб яго ўдзеле на Усеаенскім зьездзе пахадцаў.

Таварышы! Я таксама пранаву вылучыць кандыдатам у дэпутаты выказваюча абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкава Аляксея Аляксеевіча. (Апладзісенты). Мы ўсе ведаем, якую работу тав. Волкаў правёў і выязе па выкарчованню зоргаў беларускага народа, польскіх шпіёнаў і дыверсантаў. Тав. Волкаў — гэта ўсабеленне сталінскага стылю работы, узор большавіцкага кіраўніка. Я думаю, што выкажу думку ўсіх, калі яшчэ раз скажу, што мы будзем вельмі шчаслівыя, калі тав. Л. М. Кагановіч даць сваю згоду балатывацца па нашай Гомельскай выбарчай акрузе.

РЭЗАЛЮЦЫЯ СХОДА РАБОЧЫХ, СЛУЖАЧЫХ І ІТР ЗАВОДА ГОМСЕЛЬМАШ ІМЯ Л. М. КАГАНОВІЧА

На долю рабочых Сталінскай выбарчай акругі г. Масквы выпала шчасце выбраць у дэпутаты Вярхоўнага Совета правяду народа Вялікага Сталіна. Мы вітаем гэтае рашэнне: Таварыш Сталін — гэта сімвал барацьбы і перамогі, сімвал свабоды і шчасця, сімвал дробесці і гераізма.

Нахай жыве камуністычная партыя большавікоў! Нахай жыве наш любімы, дарагі Вялікі Сталін!

Нахай жыве камуністычная партыя большавікоў! Нахай жыве наш любімы, дарагі Вялікі Сталін!

БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ЛЕПШЫХ СТАЛІНЦАЎ

НА СХОДЗЕ РАБОЧЫХ АБУТКОВАЙ ФАБРЫКІ «ПРАЦА»

У велізарнае памяшканне пашывацкага цэха гомельскай абуткавай фабрыкі «Праца» пачалі збірацца рабочыя, 900 выбаршчыкаў прышлі на перадвыбарчы сходы.

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

Старшыня фабрыка т. Плоткін абвясціў парадак дня. Першае слова прапаві майстар перадавога пашывацкага цэха, зняты чалавек фабрыкі т. Грышаў. Ён гаворыць аб шчаслівым і радасным жыцці, якое дада паролу вялікай партыі Леніна—Сталіна і любімы правяду і друг працоўных таварыш Сталін.

Зноў грывіць апладзісентамі, дэманструючы аднадушнае ўхваленне схода пранаванай кандыдатуры.

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

У Вярхоўны Совет СССР, гаворыць т. Грышаў, — мы павіны вылучыць кандыдатуру лепшых людзей нашай краіны, дзе кацца адданых справе камунізма, справе Вялікага Сталіна. Алім з такіх людзей з'яўляецца верны саратнік таварыша Сталіна—Лазар Майсеевіч Кагановіч, якога я і пранаву вылучыць першым кандыдатам ад Гомельскай выбарчай акругі ў дэпутаты Совета Союза Вярхоўнага Совета СССР.

Просты, бясхитрасны расказ сивога Сурдзіна аб сустрачку з Лазарам Майсеевічам, аб сутрачку з ім, малодзе велізарную ролю тав. Кагановіча ў большавіцкай ролі гомельскай арганізацыі, таленавітасці і прымыловасці гэтага стойкага большавіка-леніна.

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

Тав. Кагановіч, — прапавімае прамовца, — асабліва блізі працоўным Гомеля, бо тут ён праводзіў велізарную работу на старароню і ўмацаванню саветскай улады ў перадкастрычніцкі і кастрычніцкі перыяд, бо гісторыя большавіцкай арганізацыі Гомеля цесна звязана з імем свайго першага кіраўніка. Тав. Кагановіч на справе паказаў сваю бязмежную адданасць рэвалюцыі, справе рабочага класа. На найбольш цяжкіх участках работы пасылае партыю свайго стойкага і вернага сына—Лазара Майсеевіча Кагановіча. І ўсюды ён з гонарам спраўляецца. Гэта пад кіраўніцтвам тав. Кагановіча дзгучна

На трыбуну зняты чалавек фабрыкі, ініцыятар стыхануўскага руху т. Цемах. Гарача і працута гучыць яго прамова. Ён гаворыць аб велізарнай радасці і шчасці ўдзельнічаць у выбарах Вярхоўнага Совета, аб зусім дастойнай кандыдатуры ў дэпутаты, якую ён гарача падтрымлівае—аб таварышу Л. М. Кагановічу. І сходы бурна апладзісуюць гэтым словам.

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

ДЭМАНСТРАЦЫЯ БЯЗМЕЖНАЙ ЛЮБВІ І АДНАНАСЦІ ПАРТЫІ

НА ІЛЬНАПРАДЗІЛЬНАЙ ФАБРЫКІ ІМЯ КАГАНОВІЧА

Для правядзення схода выбралі велізарнае памяшканне аддзельнага цэха. Яно ледзь змясціла амаль дзвухтысячны дэлектыв фабрыкі. У святаю ўпрыгожаным сценах цэха, у шрыгожай, у вярках трыбуны, у зняючых і радасных тварах рабочых і работніц, у ясных і багатых пеллях — ва ўсім адчуваецца незвычайнае, рэччае, ураччывае.

Я доўга думала над тым, каго мы павіны вылучыць нашым кандыдатам. Я пранаву вылучыць кандыдатам у дэпутаты Совета Союза бліжэйшага саратніка Вялікага Сталіна таварыша Ежова Нікалая Іванавіча.

Знатная стыхануўца нашага прадпрыемства, тав. Багачова выразае ў бліжэйшай слязі. Балкі яе адчулі на сваёй спіне ледзь ўніск мушкетэраў эскадронаў. Толькі пры советскай уладзе Ольга Ефімаўна змогла выйсці ў людзі. Яна — былая бачка рачка, хатняя работніца, стала перы бачкамі, стыхануўцай, а якой баруць прыклад усе работніцы.

Сходы адрывае наменскі старшыня фабрыка тав. Літвінава. Наступнае пранаву выбраў ганаровы прэзідыум.

Я лічу, што мы павіны паслаць ішоў тав. Ежова і прасіць яго даць згоду быць выбраным па нашай выбарчай акрузе.

Дружыня апладзісентаў накрылі апошнімі словамі прамовы. Рабочыя калектывы фабрыкі ўхвадзілі пранаву тав. Міхайлавай.

Слены паха задрыжалі ад апладзісентаў і аваяцкі. Заглушачы аркестр, грыві вольчы прывітанняў:

Ура! Ура! Ура! Кіраўніку слаўных чэкістаў Нікалаю Іванавічу Ежоў!

Выступіўшы на сходы работніца тав. Кавалеўска, брыгадзір ветэранага цэха тав. Лебедзеў, пачальнік падрыхтоўчага аддзельнага цэха тав. Цемах, саратнар парткома фабрыкі тав. Пруднікоў і іншыя таварышы дадалі найбольш характэрныя тав. Багачовай і падтрымалі пранаву аб вылучэнні яе кандыдатам у дэпутаты Совета Союза. Яны прасіць тав. Багачову даць сваю згоду балатывацца ад Віцебскай гарадской выбарчай акругі.

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

Нахай жыве камуністычная партыя большавікоў! Нахай жыве наш любімы, дарагі Вялікі Сталін!

Усхваляваная палыцоўцы да трыбуны Ольга Ефімаўна Багачова.

Я пранаву вылучыць першым кандыдатам у дэпутаты выказваюча абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкава Аляксея Аляксеевіча. (Апладзісенты). Мы ўсе ведаем, якую работу тав. Волкаў правёў і выязе па выкарчованню зоргаў беларускага народа, польскіх шпіёнаў і дыверсантаў. Тав. Волкаў — гэта ўсабеленне сталінскага стылю работы, узор большавіцкага кіраўніка.

Нахай жыве камуністычная партыя большавікоў! Нахай жыве наш любімы, дарагі Вялікі Сталін!

Я не маю слоў, каб выказаць сваё шчасце і радасць за вялікае давер'е, якое вы мне аказалі. Я гаджаюся балатывацца па нашай выбарчай акрузе і аблапа апраўдаць ваша давер'е. Не паклажучы рук я буду пранавіць так, каб быць дастойнай дачкой советскага народа. Нахай жыве наш дарагі і любімы бацька таварыш Сталін і яго верны бацька саратнік Нікалай Іванавіч Ежоў!

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

Слова прапаві стары работчы фабрыкі, які мае 51 год вытворчага стажа, т. Сурдзін. Ён асабіста памятае тав. Кагановіча, з ім разам працаваў у прыватнай шавеніцкай майстэрні Бендмана і зараз, калі ён пачаў прапаву Грышаева аб вылучэнні кандыдатаў тав. Кагановіча ў склад Вярхоўнага Совета, Сурдзін не мог не ўзіць слова.

Зноў і зноў зала грывіць аваяцкімі ў гонар Вялікага Сталіна і яго слаўных саратнік. 1950 год галасуюць за кандыдатуру тав. Н. І. Ежова і тав. О. Е. Багачовай.

ЗАКРЫЎСЯ ХІ З'ЕЗД КОМСАМОЛА БЕЛАРУСІ

24 кастрычніка закончыў работу ХІ з'езд ЛКСМБ, які абмеркаваў справазлучэнне аб работе Цэнтральнага камітэта комсомола Беларусі і зваротным (тайным) галасаваннем выбару новага складу ЦК і рэзюмэ сесіі. У склад ЦК і рэзюмэ выбараных лодзі, у большасці сваёй прышоўшыя да кіраўніцтва арганізацыі ў раздзельнае правядзення апошняй сывазачна-выбарчай кампаніі — гэта ледзяныя комсомольцы і комсамолкі — стыхануўцы, намбайверы, трактарысты, выдатнікі баявой і палітычнай вучобы. Сярод выбараных у склад ЦК ЛКСМБ тт. Волкаў, Лявоніч, Веран, Іваніч, Манюшко (навукова-рацэгерма) і тав. Волкава. У прывітаннай «Праца» прасіць агазіцыя балатывацца на Гомельскай выбарчай акрузе.

На трыбуну стыхануўца тав. Міхайлава. — Я пранаву, гаворыць яна, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты Совета Союза ад нашай выбарчай акрузе, тав. Багачову, Ольгу Ефімаўну. Вы ўсе я ведаеце. Яна

Дзямі адбыўся першы арганізацыйны пленум Менскага гарадскога камітэта комсомола. Закрытым (тайным) галасаваннем пленум выбраў саратнар гаркома і бюро і завершыў загадкаваў аддзелаў гаркома. Сакратаром гаркома выбран тав. Пясебаў, рэней пранавішчы ў Горкаўскай абласці. Загадкаваў аддзела кірункаў арганізацыі завершан тав. Масалін, які рэней пранавішчы ў Горкаўскай абласці. Загадкаваў аддзела палітвучбы завершан ледзяныя вянкі чывонаармеец тав. Раманюк; загадкаваў аддзела піонеруў тав. Гусейні і загадкаваў аддзела вучэўскай моладзі — тав. Ліберман.

ПРАЦЭС НАД КАНТРАРЭВОЛЮЦЫЙНАЙ ШПЕНСКА-ДЫВЕРСІЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫЯЙ, АРУДВАУШАЙ У МОЗЫРСКАЙ АКРУЗЕ

24 кастрычніка Ваенны трыбунал БВА ў складзе старшнін — дыванорыста тав. Міяноўскага, членаў — брыгаенорыста тав. Грынта і старшага палітрута тав. Тарасова, пры сакратару ваенорысе 3-га ранга тав. Спасабіне ў адкрытым судовым пасяджэнні разглядаў справу кантрарэвалюцыйнай шпёнскай дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі, арудваўшай у Мозырскай акрузе і выкрытай арганізі безаказнасці НКВД БССР.

На лаве падсудных: былы загадчык калінінскай ветэрынарнай лячэбніцы Харытановіч В. І., былы загадчык калінінскай бактэрыялагічнай лабараторыі Арлоў Н. П., былы ветурач мозырскага мясцовага Винаграда М. А., былы акруговы ветурач Казлоўскі П. І., былы ветурач Тураўскага раёна Левін А. С. Гэта полая кантрарэвалюцыйная шпёнска-дыверсійная банда на прамую заданую замежнай разведцы, будучы звязанай з правамі шкодніцкай, якія прапарліся на кіруючыя пасты ў Нармажэма БССР, стала сваёй мэтай рэстаўрацыю капіталізму ў нашай краіне, нанясенне страт беларускаму сялянству і паступленне магутнасці Чырвонай Арміі. Дыверсійна-шкод-

ніцкія акты рабіліся гэтай бандай шляхам знішчэння пагадоў жывёлы, атручвання насельніцтва, шляхам распаўсюджвання і прыкідкі інфекцыйных хвароб жывёлы. Яны прыкідвалі жывёле анемію, чуму і іншыя інфекцыйныя хваробы.

Апрача гэтага члены гэтай дыверсійна-шкодніцкай групы вадзілі шпёнскую работу і сістэматычна займаліся зборам і перадачай матэрыялаў у замежную разведку. Гэта полая агра фармыскай наймітаў не спынялася ні перад якімі жудаснымі ордэкамі. Яны спецыяльна вырашчалі бактэрыі заразных хвароб для атручвання мяса, якім забяспечвалася насельніцтва. Яны на працягу некалькіх год наўмысла выбракавалі і знішчалі коней, каб гэтым самым падарваць добрабыт калгасаў і магутнасць нашай доблеснай Чырвонай Арміі.

На выкапак ваіны фармыскай дзяржаў супроць Саюза Савюза гэта банда шпёнскай і дыверсійнай рыхтавала заразныя мікробы для атручвання вадаёмаў. Усе падсудныя ў працяглых і абавязавачных прыказках давалі сабе поўнае віноўнасці.

Пачынаецца допыт падсудных. Першым дапытваецца падсудны Харытановіч.

раля банда ў сваіх імкненнях, калі-б своечасова не была аб'яшчана арганізі НКВД!

СТАРШЫНЯ СУДА: Якія задачы і мэты вы ставілі перад сабой?
ХАРЫТАНОВІЧ: Зварожанне саветскай улады, пагоржанне жыцця калгаснікаў, стварэнне незалежнасці працоўных саветскай улады і, у канчатковым рахунку, — дабіцца паражэння ў ваіне Саюза Савюза.

ДОПЫТ ПАДСУДНАГА АРЛОВА

Свае паказанні Арлоў пачынае з расказу ўмоў свайго выхавання. Ён нарадзіўся з духовай сям'і. Бацька яго поп — адзін манархіст-чорнасопцаў. У такім-жа духу ён і выхараў дасюль сабе сына. Пасля сцягнення Харэўскага ветэрынарнага інстытута Арлоў пачае ў кавалі поак. За зерну службу ён там атрымаваў некалькі ўзнагарод. Валіка Ка-Стрычынская разволюцыя пазавіла яго ўсім паграбленым ім багаццям. У яго бацькі канфіскавалі дом і гэты завяралі чалавек на ўсё жыццё ўпітаў у сабе алошч і навінамі да ўлады рабочых і сялян. Калі ў 1925 годзе Арлоў прапанаваў ўступіць на шлях кантрарэвалюцыйнай дзейнасці, ён з радасцю прыняў гэту прапанову.

Працоўны на пасадзе загадчыка калінінскай бактэрыялагічнай лабараторыі, Арлоў пачаў з агентам замежнай разведкі Харытановічам і выконваў усе яго шкодніцкія заданні.

Многу дзавалі няверныя аналёз, ставілі няправільныя дыягназы, дзавалі няверныя і няасоасовыя заключэнні. У гэтых Міхалкі, Нараўлянскага раёна, у калгасе «Новы саз», Якімаўскага сельсавета, былі выяўлены захворванні коней менингітам. Я-ж паставіў дыягназ захворвання дэпхі. Асабістай ўвагу Пасманік і Івановіч зварачалі на знішчэнне свайго пагадоў, і мя гэту ўстаноўку выконвалі.

У 1935 г. з калгаса імя Х з'езда Саветаў Пруцкоўскага сельсавета, Мозырскага раёна, у лабараторыю былі даставлены трыма педзіх свайей. З аналіза высталавіла, што яны хварэл чумою. Але-ж я не даў вернага дыягназа. У гэты

СТАРШЫНЯ СУДА: Што вас штурхае да на гэта? Вы пераконаны кантрарэвалюцыянер?

ХАРЫТАНОВІЧ: Гэта з'ява з маіх пазнаванняў.

Аднак фармыскай ўблюдак імкнення ўсё-ж прадставіць сабе раскляўшымся, перакананым у сваім «забуджэнні». Але нішто з прысутных не можа паверыць гэтаму гаду.

час у калгасе пала многа свайей. Калгас «Ударнік», Рэмаўскага сельсавета, Бельскага раёна, дзе былі таксама захворванні свайей чумой, я даў друхаснавы алказ. Дзакуючы гэтай там пала няма свайей.

Ад Харытановіча Арлоў атрымаваў таксама заданні абраць весткі шпёнскага характару. І ўсе гэтыя заданні Арлоў добра сумленна выконваў. Але замежна разведка не ўнімаецца. Яна прабувае, каб пашырыць работы на знішчэнню канскага пагадоў і прыступіла да атручвання людзей.

На пытанне старшнін суда, якім шляхам мэрвавалася атручванне насельніцтва, бандыт спыкава алказаве:

— Шляхам заражэння мяса культурам чумі, паратыфа і бутулімуса.

СТАРШЫНЯ СУДА: Што магло быць у выніку атручвання бутулімусам?

АРЛОУ: Смяротны зыход.

СТАРШЫНЯ СУДА: У чым заключаецца ваш асабісты ўдзел у атручванні людзей?

АРЛОУ: Я павінен быў падрыхтоўваць культуру бактэрыі.

СТАРШЫНЯ СУДА: І зы імлі не тое, каб губіць людзей?

АРЛОУ: Тав. Мей халелі выклікаць нездальнае насельніцтва.

Арлоў паграбіна расказвае аб дэтал жудасных дыверсійных актаў. І гэты зрацік імкнення прыкніпа «чэста-сэрцачна раскляўшым», але кожнаму з прысутных ясна, што гэта найстрашнейшы злочын, насекрэ прапітаны акты-саветскімі і пракожны манархіст і шкоднік.

СТАРШЫНЯ СУДА: І зы таксама вадзі курс на зварожанне саветскай улады?
ВИНАГРАД: Так.

Далей Винаград расказвае аб тым, што ён прапанаваў на шпёнскай заданых Харытановіча.

ДОПЫТ ПАДСУДНАГА ВІНАГРАДАВА

Дыверсант Винаградаў у пачатку расказвае сваю аўтабіяграфію. Ён спачатку ўдуючы семінаршчык, потым вучыўся ў ветэрынарным інстытуце. Добразвотна ўступіў у каваліскую армію і змагаўся супроць Чырвонай Арміі. Апошнія гома, аж да аршыты, ён прапанаваў ветурачом боіні мозырскага мясцовага. Вопытным пракожны шпён Винаградаў вадзі лёгка забароваў гэтага кантрарэвалюцыйнага антысаветскага тыма ў сваю арганізацыю.

— Мей зылі шкодніцкую работу, — расказвае Винаградаў, — атручалі мяса. У

ДОПЫТ ПАДСУДНАГА КАЗЛОЎСКАГА

У кантрарэвалюцыйную банду Казлоўскі быў забараван Пасманікам у 1936 годзе. Пасманік — гэты закляты вораг народа — абналеў Казлоўскага, што ў Нармажэме сцяпалі «свае людзі». «Свае людзі» ёсьць і ў Мозыры, у прыватнасці, ён назваў Харытановіча, Арлова і інш.

— І я згадзіўся. — кажа зрацік раёна Казлоўскі.

Я знішчаў пагадоў жывёлы. У калгасе «1 мая», Юравіцкага сельсавета, Мозырскага раёна, пачаліся інфекцыйныя захворванні жывёлы. З выезда туды я не спынаўся, тым часам пала імвала дэпхі. Таксама і ў калгасе «Звязда», Далеўскага сельсавета, Далеўскага раёна. Я сядмо сабатаваў наклаванне карантына, хоп там былі інфекцыйныя захворванні, сабатаваў правіленне мэр-прыметоваў на каваліскай захворванні свайей чумой у калгасе Дуліжскага сельсавета, Мозырскага раёна.

З паказанняў падсуднага Казлоўскага ўстаўляецца, што ён таксама займаўся вядоўчай дыверсантаў у кантрарэвалюцыйную арганізацыю.

ДОПЫТ ПАДСУДНАГА ЛЕВІНА

Левін многа павінеў шкоды беларускаму народу. У кантрарэвалюцыйную арганізацыю ён быў забараван Пасманікам у мінулы годзе. Пачуючы ветурачом Тураўскага раёна, шкодзі сельска-гаспадарству, знішчаў пагадоў жывёлы. Гэты

гал лоўка хвуршнічаў і маскаваўся. Выраваўшы чалавек, ён неназіваў парод і ўсімі срокамі шкодзі сацыялістычнаму выржае.

Левін імкнецца прыкніпа нявінным ягнём, ягота забаравалі для шкодніцкай паратанне на саветскай зямлі паднялі на ногі ўсё працоўны народ Далеўскага ўсходу. Разуты, босяк, узброены палатнічымі ружжамі, чырвоныя партызаны змагаліся з узброенымі да зубу захватчыкамі, даламагаючы Чырвонай Арміі ў яе барацьбе з лютым ворагам. Легендарнай славай павылі сабе слаўныя партызаны, паказавшы, пад кіраўніцтвам партыі большавікоў, сапраўды цулы гераізму. Яны з гонарам атэгалі волю зямлю.

Апошнім не ўдалося там захавіць Далеўскі ўсход. Разбіўшы Калчак, саветскія войскі з боем пашлілі за грані Далеўскага ўсходу. Англіійскія і французскія інтэрвенты пакінулі Валзавістоку. Там, каб выратаваць становішча, японцы пусцілі на новую авантуру. Почу з 4 на 5 красавіка 1920 года японскія інтэрвенты, скарытаўшы свой улобны метал правакані, палалі на чырвоныя атрады. Захавачыны зняпачу раскляўшым. Праваканы японцаў зноў выклікала жорсткую барацьбу.

У маі 1921 года японцы іспанавалі ў Валзавістоку новы белаварзэйскі сепарат. Белаварзэйскія атрады, барона Унгерна і іншыя атаманай, снабжонных японцамі, уварваліся на тэрыторыю Сібіры і Далеўскага ўсходу.

Апрачымся на японцаў, белаварзэйскія выступілі супроць народна-рэвалюцыйнай арміі Далеўскай рэспублікі.

Пасля лоўгіх крывавага баёў народна-рэвалюцыйная армія ў 1922 годзе перайшла ў ранауче наступленне на ўсёму фронце. Аблаўшы легендарны штум Валчэвскі — Перакопа Далеўскага ўсходу. Чырвоныя часці ў болах пад Валчэвскай і праз некаторы час пад Спаскам упаслі ў гісторыю грамадзянскай ваіны вогненна бікучы старонкі, поўныя адвагі, мужнасці, самааданасці і гераізму.

дзейнасці шпёнскай. Пытанні старшнін суда разбівае ўшчот усе яго сыварожныя аб «невіноўнасці». Устаўляецца, што Левін уступіў у кантрарэвалюцыйную арганізацыю добразвотна, сваяло і наўмысла праджаў шкодніцкія акты, што Левін — закляты вораг народа.

СТАРШЫНЯ СУДА: Чаму вы ўчылі шкодніцкія акты?

ЛЕВІН: Я быў адані свайму начальству.

СТАРШЫНЯ СУДА: А як навопт адна-насці саветскай улады?

Пасля двухгадзінай нарады сух аб'яшчае прыгавор.

Суд уставаў, што на працягу некалькіх год у Мозырскай паграічнай акрузе існавала кантрарэвалюцыйная, шпёнска-дыверсійная і шкодніцкая арганізацыя, кіруемая ворагамі народа, пранікнута ў кіраўніцтва Нармажэма БССР. Далакана, што гэта арганізацыя, звязаная самастойна, а таксама і праз свой цэнтр з замежнымі разведчымі арганізмамі, па заданні алошых праводзіла ў раёнах Мазырышчым шкодніцкую работу, накіраваную на знішчэнне пагадоў жывёлы, на атручванне насельніцтва пядобракаснымі і атручванымі мяснымі прадуктамі і на абранне шпёнскай вестак аб абарона-здольнасці краіны.

Усе абвінавачаныя прызнаны віноўнымі: Харытановіч, Арлоў і Винаградаў па

артыкулах 68 п. а. 70, 71 і 78 КК БССР, а Казлоўскі і Левін па артыкулах 69, 71, і 76 КК БССР.

Выходзячы з гэтага, Ваенны трыбунал БВА прыгаварыў:

Харытановіча В. І., Арлова Н. П., Винаградава М. А., Казлоўскага П. І. і Левіна А. С., як ворагаў народа, падвергнуў вышэйшай меры пакарання — расстралу з канфіскацыяй усёй належчай ім маёмасці. Прыгавор канчатковы і абскарджанню не падлягае.

Бурнымі апладысмантамі сустракі прысутны на працэсе станаўшы прадыржаў Мозыра і калгаснікі гэты адна правільны прыгавор працэсарскага суда над шпёнскай шкодніцка-дыверсійнай бандай.

Усе абвінавачаныя прызнаны віноўнымі: Харытановіч, Арлоў і Винаградаў па

артыкулах 68 п. а. 70, 71 і 78 КК БССР, а Казлоўскі і Левін па артыкулах 69, 71, і 76 КК БССР.

Выходзячы з гэтага, Ваенны трыбунал БВА прыгаварыў:

Харытановіча В. І., Арлова Н. П., Винаградава М. А., Казлоўскага П. І. і Левіна А. С., як ворагаў народа, падвергнуў вышэйшай меры пакарання — расстралу з канфіскацыяй усёй належчай ім маёмасці. Прыгавор канчатковы і абскарджанню не падлягае.

Бурнымі апладысмантамі сустракі прысутны на працэсе станаўшы прадыржаў Мозыра і калгаснікі гэты адна правільны прыгавор працэсарскага суда над шпёнскай шкодніцка-дыверсійнай бандай.

Усе абвінавачаныя прызнаны віноўнымі: Харытановіч, Арлоў і Винаградаў па

артыкулах 68 п. а. 70, 71 і 78 КК БССР, а Казлоўскі і Левін па артыкулах 69, 71, і 76 КК БССР.

Выходзячы з гэтага, Ваенны трыбунал БВА прыгаварыў:

Харытановіча В. І., Арлова Н. П., Винаградава М. А., Казлоўскага П. І. і Левіна А. С., як ворагаў народа, падвергнуў вышэйшай меры пакарання — расстралу з канфіскацыяй усёй належчай ім маёмасці. Прыгавор канчатковы і абскарджанню не падлягае.

Бурнымі апладысмантамі сустракі прысутны на працэсе станаўшы прадыржаў Мозыра і калгаснікі гэты адна правільны прыгавор працэсарскага суда над шпёнскай шкодніцка-дыверсійнай бандай.

Усе абвінавачаныя прызнаны віноўнымі: Харытановіч, Арлоў і Винаградаў па

артыкулах 68 п. а. 70, 71 і 78 КК БССР, а Казлоўскі і Левін па артыкулах 69, 71, і 76 КК БССР.

Выходзячы з гэтага, Ваенны трыбунал БВА прыгаварыў:

Харытановіча В. І., Арлова Н. П., Винаградава М. А., Казлоўскага П. І. і Левіна А. С., як ворагаў народа, падвергнуў вышэйшай меры пакарання — расстралу з канфіскацыяй усёй належчай ім маёмасці. Прыгавор канчатковы і абскарджанню не падлягае.

Бурнымі апладысмантамі сустракі прысутны на працэсе станаўшы прадыржаў Мозыра і калгаснікі гэты адна правільны прыгавор працэсарскага суда над шпёнскай шкодніцка-дыверсійнай бандай.

Усе абвінавачаныя прызнаны віноўнымі: Харытановіч, Арлоў і Винаградаў па

артыкулах 68 п. а. 70, 71 і 78 КК БССР, а Казлоўскі і Левін па артыкулах 69, 71, і 76 КК БССР.

Выходзячы з гэтага, Ваенны трыбунал БВА прыгаварыў:

Харытановіча В. І., Арлова Н. П., Винаградава М. А., Казлоўскага П. І. і Левіна А. С., як ворагаў народа, падвергнуў вышэйшай меры пакарання — расстралу з канфіскацыяй усёй належчай ім маёмасці. Прыгавор канчатковы і абскарджанню не падлягае.

Бурнымі апладысмантамі сустракі прысутны на працэсе станаўшы прадыржаў Мозыра і калгаснікі гэты адна правільны прыгавор працэсарскага суда над шпёнскай шкодніцка-дыверсійнай бандай.

Усе абвінавачаныя прызнаны віноўнымі: Харытановіч, Арлоў і Винаградаў па

артыкулах 68 п. а. 70, 71 і 78 КК БССР, а Казлоўскі і Левін па артыкулах 69, 71, і 76 КК БССР.

Выходзячы з гэтага, Ваенны трыбунал БВА прыгаварыў:

Харытановіча В. І., Арлова Н. П., Винаградава М. А., Казлоўскага П. І. і Левіна А. С., як ворагаў народа, падвергнуў вышэйшай меры пакарання — расстралу з канфіскацыяй усёй належчай ім маёмасці. Прыгавор канчатковы і абскарджанню не падлягае.

Бурнымі апладысмантамі сустракі прысутны на працэсе станаўшы прадыржаў Мозыра і калгаснікі гэты адна правільны прыгавор працэсарскага суда над шпёнскай шкодніцка-дыверсійнай бандай.

ДОПЫТ ПАДСУДНАГА ХАРЫТАНОВІЧА

— У 1925 годзе, — паказвае Харытановіч, — я на заданую замежнай разведцы дэлегацыя перайшоў граніцы. У мяне было рэкамендацыйнае пісьмо ад агента замежнай разведкі К. да яго брата, які пражываў у Менску. Праз яго пасредства я пазнаёміўся з другім буйным агентам замежнай разведкі буйным наркомом асетцы Ігнатэстам. Ён накіраваў мяне на вучобу ў Віпсбэкі ветэрынарны інстытут. Рэктар гэтага інстытута быў нашым чалавекам і ўвёў мяне ў курс справы. У інстытуце ўжо існавала кантрарэвалюцыйная арганізацыя. У яе ўваходзілі незалежныя саветскай улады выкладчыкі і студэнты — дзеці былых папоў, кулакоў, а таксама і трацікісты. З трацікістамі мы змыкаліся. Уся наша работа ў інстытуце праводзілася ў напрамку чысткі яго ад дэцкай дэпхі, комсамольцаў і членаў партыі. Абстаўляліся трацікісты, дзеці кулакоў і наогул усё варажыя элементы.

Пасля сканчэння інстытута мяне і другіх членаў кантрарэвалюцыйнай арганізацыі накіравалі на работу ў паграічныя раёны.

Далей падсудны Харытановіч падрабязна расказвае аб сваіх дыверсійных і шкодніцкіх актах, з мэтай знішчэння пагадоў жывёлы. Ён сваяло не адзінаў хворых коней на яшчур ад здаровых. У Бельскім раёне рабіў выбракоўку годных коней на ўбой. Жаробныя конекаткі па яго загаду сваяло не асабавіліся ад работы. Шкодніцка дзейнасць Харытановіча была ўсё-ж завяржана. У 1932 годзе ён аршытоваецца, але з прычыны таго, што яму ўдалося скрыць ад слыхачы органаў сваю шкодніцкую дзейнасць, ён астаецца нявыкрытым.

У 1934 годзе Харытановіч ворагамі народа з Нармажэма накіроўваецца на работу загадчыкам калінінскай ветэрынарнай лячэбніцы. Тут ён зноў працягвае сваю дыверсійна-шкодніцкую дзейнасць. Спакойна апавае гэты закляты вораг народа аб жудасных справах, якія зроблены ім на заданую замежнай разведцы. У раззе калгасаў ён наўмысла распаўсюджвае хвароб менингіт. Ад гэтага ў алах толькі калгасак «Чырвоны Акіяор», Мала-Аўшоўскага сельсавета, «Чырвоны араты», Калінінскага сельсавета, імя Сталіна, Кліпскага сельсавета, Мозырскага раёна, пала многа коней. На калгасных свінафермах, Дуліжскага сельсавета, Мозырскага раёна, бандацы распаўсюджвалі чуму.

У канцы 1935 года дыверсант неле-

галына збіраліся на нараду ў Менск. На гэтай нарадзе ворагі народа — былы начальнік ветэрынарнага кіраўніцтва Нармажэма БССР Пасманік і яго намеснік Івановіч — патрабавалі ўзмацнення шкодніцкай работы. Алачасова яны ўказалі, што займацца толькі шкодніцтвам недастаткова. Трэба займацца таксама і абраннем шпёнскай вестак аб часнях Чырвонай Арміі.

— Пасманік скажаў, — паказвае Харытановіч, — у вас ёсьць бактэрыялагічная лабараторыя і вы можаце вырашчаць культуру бактэрыі для розных хвароб: паратыфа, бутулімуса, сібірскай язвы і інш.

СТАРШЫНЯ СУДА: Шпёнскія абавязкі вы выконвалі добра сумленна?

ХАРЫТАНОВІЧ: Добра сумленна.

Гэты год думой і пачам быў адданы сваім гаспадарам. Ён старанна прымаецца за абранне шпёнскай дзейнасці і сістэматычна перадае гэтыя данныя ў замежную разведку.

СТАРШЫНЯ СУДА: Якія асабістыя задачы вы ставілі ў адносінах паграічнай арганізацыі?

ХАРЫТАНОВІЧ: Знішчэнне пагадоў жывёлы і гэтым самым змыкаць нездальнае саветскай улады з боку калгаснікаў і аднаасобнікаў. На выкапак ваіны мэрвавалася заразіць вадаёмы сапалі і сібірскай язвы.

Гэты чалавек наклаў на многі калгасы караніны, у той час, калі яны там густы былі непатрабны. Гэтым шляхам ён дабіваў зрыву выкапаня важнейшых сельскагаспадарчых работ. Племяная жывёла выбракоўвалася на ўбой. Больш таго, гэты вораг даваў заданні ветурачу Винаградава атручванне мяса, якое ішло на харчаванне насельніцтва.

СТАРШЫНЯ СУДА: Як рабілі вы атручванне мяса?

ХАРЫТАНОВІЧ: Мікробы паратыфа намі атрымавалі лёгка. Ён вырашчот ў сваёй лабараторыі Арлоў. Потым іх перадавалі на бойню ветурачу Винаградава, які заражаў імі ўнутрынае палаці забойні жывёлы. Калі-б мяса пралежалі на бойні большы час і калі-б мя далі большую канцэнтрацыю бактэрыі, то зынікі былі-б большыя.

Фармыска гал суме, што мала было вымакаў атручвання і захворвання людзей. Гэты сабака суме, што ім не ўдалося атруціць вадаёмы сібірскай язвы, бо яны былі выкрыты арганізі дзяржаўнай безаказнасці НКВД БССР. Моля ўважыць сабе, да чаго-б дайшла гэта азва-

да 15-годдзя ўз'яцця владзівастока

НЕЗАБЫУНЫЯ ДНІ

«Разгромил атаманов, Разогнал воевод И на Тихом океане Свой закончил поход».

25 кастрычніка споўнілася 15 год з дня ўз'яцця саветскімі войскамі горада Владзівастока — апошняга аплоту японскай інтэрвенцыі на Далёкім Усходзе. 15 год назад гераічны чырвоныя часці, натхнёныя і кіруемыя партыяй Леніна — Сталіна, выгналі апошнія рэшткі японскіх почышч і назаўбедзі ачысцілі саветскую зямлю ад імперыялістаў.

Дзень 25 кастрычніка 1922 года з'яўляецца памятным, незабытым днём, калі паста лоўгі, ушартай, крывавай, гераічнай барацьбы з белаварзэйскімі генераламі і замежнымі інтэрвентамі працоўныя масы Саветскай краіны маглі вярнуць свабодна ўзыхнуць і спынаўна ўз'яцця за мірае сацыялістычнае будучыню, за завяржэнне рае, нанясення грамадзянскай ваіны.

«Вы вадзеце вельмі добра, — гаварыў Валзімір Г

